

КНІГІ гарець добра, і таму касцёр з іх ля будынкі Дзяржаўной бібліятэki рэспублікі палаў ярка. Некалькі соценъ тысяч тымоў фашысты спалілі адразу. Але на гэтым брудная спрага акупантаў не скончылася. Пачалося метадычнае рабаўніцтва адной з самых багатых бібліятэк краіны таго часу. У фондах яе захоўвалася больш двух мільёнаў кніг, сярод якіх вельмі рэдкія рукапісныя і першадрукаваныя. За адборам найбольш каштоўных выданняў асабіста наглядаў камандант Мінска генерал Шперлінг. Скарбы беларускай бібліятэki ішлі ў Германію. А ў будынку, дзе раней знаходзіліся кнігі, акупанты зрабілі стойлы для коней.

Яшчэ не была вызвалена сталіца Беларусі, а ў Маскве дырэктар бібліятэki I. Б. Сіманоўскі разам з памочнікамі пачаў еднаўляць фонды. Без дапамогі ўстаноў іншых саюзных рэспублік зрабіць гэта было б немагчыма. Сваімі кнігамі падзялілася Дзяржаўная бібліятэka СССР імя У. I. Леніна, Дзяржаўная бібліятэka па народнай асьвіце, імя К. Д. Ушынскага, Музей рэвалюцыі, Дзяржаўная бібліятэka Грузінскай і Туркменскай ССР... І калі Мінск зноў стаў свободны, дзесяткі тысяч тамоў было перавезена ў Беларусь.

А потым у беларускую сталіцу прывезлі пяцьдзесят вагонаў кніг. Гэта вярнуліся каштоўныя выданні, якія нарабавалі фашысты. Iх выратавалі савецкія салдаты летам пераможнага 45-га года. У станцыйным пакгаузе невялічкага польскага горада Рацібора знайшли мноства скрынек з кнігамі Дзяржаўной бібліятэki БССР. 600 тысяч тымоў не паспелі вывезці захопнікі. Многія з іх абарэлі, былі прастрэлены і прабіты асколкамі. Спецыяльны састаў даставіў знаходкі дадому. Кнігі вярталі і пазней — з Германіі, Венгрыі, Чэхаславакіі. Сярод іх — выданні Францыска Скарыны і іншыя рэдкасці.

Так з інтэрнацыянальнай дапамогай аднаўлялася буйнейшая бібліятэka рэспублікі. Інтэрнацыяналізм насупул харектэрны для гісторыі — гісторыі скарбніцы беларускай нацыянальнай культуры.

Да рэвалюцыі ў Беларусі адна кніга прыпадала на трываліца чалавек. Бібліятэkі было надзвычай мала. Перамога Вялікай Кастрычніцкай сацыялістичнай рэвалюцыі стварыла

ўмовы для развіцця бібліятэчнай справы. Кніжныя багацці былі аб'яўлены народным здабыткам. У першыя гады Савецкай улады быў заснаваны Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Тут ствараецца бібліятэka, якая ў 1922 годзе становіцца адначасова і ўніверсітэцкай, і дзяржаўной. З першых дзён работы адчувалася вялікая дапамога дзяржаўы, цэнтральных бібліятэkі краіны. Шмат літаратуры атрымана з кніжных фондаў Масквы, Ле-

выраслі ў самастойныя бібліятэki. Маці бібліятэkі рэспублікі рэарганізуецца ў дзяржаўную. Гашэннем урада ёй прысвойваецца імя У. I. Леніна.

Гэта толькі некалькі старонак гісторыі. Без іх быў бы немагчымы сённяшні дзень галоўной бібліятэkі рэспублікі.

Багацці яе такія вялікія, што можна займацца тут гадамі і ўесь час адкрываць для сябе новае. Бось сектар рэдкіх і старадрукаваных кніг. Колькі ў ім адным сапраўдных кніжных

скія ўказанні аб пастаноўцы бібліятэчнай справы. Славу публічнай бібліятэkі трэба бачыць не ў тым, колькі ў ёй рэдкіх кніг, а ў тым, як абарачаюцца кнігі ў народзе, колькі прыбыло новых чытачоў.

«Наша Ленінка» — так любоўна называюць дзяржаўную бібліятэку БССР яе чытачы. А іх шмат — дзесяткі тысяч. Не знайдзецца, напэўна, чалавека, які вучыўся ў Мінску і не пабываў у Ленінцы. Да што там пабываў! Тут пішуцца курсавыя і


тэзисы. Работнікі партыйных савецкіх органаў, кіраўнікі рэспубліканскіх творчых арганізацый забяспечваюцца апаратурай інфармацыйнай пасцілівачных іх тэмах. Неўзабаве гэта прагрэсіўная форма абслугоўвання чытачоў стане больш масавай. У бібліятэцы шырокая выкарыстоўваюцца мікрафільмы. У дапамогу чытачам арганізавана электрафотакапіраванне найбольш патрэбных матэрыялаў. А калі неабходная літаратура адсутнічае, то яе можна заказаць у іншых бібліятэках краіны і за мяжой: Ленінка супрацоўнічае са 175 арганізаціямі трыццаці краін свету.

Вельмі многа чытачоў ідзе ў аддзел беларускай літаратуры і бібліографіі. Тут сабрана амаль усё выдадзеное з пачатку друкавання на тэрыторыі Беларусі. Гэта нацыянальнае кніжнае багацце. Сістэматызавана тут і літаратура пра Беларусь. Першыя краязнаўчы аддзел у краіне дзейнічае з самага пачатку работы бібліятэki. Колькі каштоўных бібліографічных паказальнікаў падрыхтавана тут — «Творы Маркса, Энгельса, Леніна, выдадзеныя ў Беларусі», «Бібліографія па гісторыі Беларусі»... Толькі пра жыццё і творчасць Максіма Багдановіча адна з супрацоўніц аддзела Н. Б. Ватацы выпустила некалькі кніг. Яна адкрыла новыя стафонкі бібліографіі паэта. Сумесна з Інстытутам гісторыі АН БССР цяпер рыхтуеца яшчэ адзін паказальнік — «Беларуская ССР у гады Вялікай Айчыннай вайны». Акрамя ўсяго, тут робяць тысячы даведак па просьбе чытачоў — ад піянераў да акадэмікаў.

Народжаная Кастрычнікам, Ленінка рыхтуеца дастойна сустрэць яго 60-гадовы юбілей. У бібліятэцы арганізаваны цыкл выставак літаратуры, прысвечанай рэвалюцыі. Праходзяць семінары і навукова-практычныя канферэнцыі. Падрыхтавана чарговая кніга беларускай Ленініяны. Яна прысвячана адлюстрраванню образа Леніна ў музыцы.

Ціхая зялёная вуліца ў цэнтры горада заўсёды мнагалюдная. Ідуць і ідуць людзі ў Ленінку. Iх чакаюць шэсць мільёнаў сяброў і дарадчыкаў — столькі кніг сабрана тут.

Заўсёды запоўненыя залы Ленінкі яшчэ раз наглядна пацвярджаюць, з якой паўнотай савецкія людзі рэалізуюць запісаны ў праекце новай Канстытуцыі краіны права на карыстанне дасягненнемі культуры. Ул. НАРКЕВІЧ.



НАША ЛЕНІНКА

нінграда, ад Акадэміі навук СССР. Набыты шэраг буйных кніжных збораў — акадэміка Е. Ф. Карскага і прафесара Н. А. Янчука па беларусазнаўству, этнографіі і літаратуре, прафесара К. Я. Грота па славяназнаўству.

Многа значыў, і энтузіазм першых супрацоўнікаў бібліятэki. Успамінае старэйшы яе работнік, галоўны бібліёграф, заслужаны дзеяч культуры БССР Ніна Барысаўна Ватацы:

— ...Колькі зрабіў для бібліятэki яе збиральнік і саракагадовы кіраўнік Іосіф Бенцыяновіч Сіманоўскі! Гэта быў вельмі ўлюблёны ў сваю справу чалавек.

Ён літаральна жыў у бібліятэцы, пакідаў яе толькі на нач. Такой жа самаадданай была і загадчык беларускага аддзела Юлія Осіпаўна Бібіла. Нам шмат дапамагалі пісьменнікі, вучоныя Беларусі. Янка Купала, напрыклад, падарыў бібліятэцы беларускія кнігі, выдадзенія да рэвалюцыі, свае рукапісы. Нашымі частымі гасцімі і дарадчыкамі былі Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, дырэктар БДУ У. I. Пічэт, акадэмік АН БССР У. М. Перцаў, рэжысёр Беларускага драматычнага тэатра Е. Міровіч і інш.

З першых гадоў існавання бібліятэki тут пачынае наладжвацца бібліографічная работа, выдаецца «Летапіс друку БССР». Адкрываюцца філіялы ў абласных цэнтрах, якія потым

скрабаў! Тут захоўваецца сорак адна інкунабула — кніга, на друкаваная да шаснаццатага стагоддзя. Старажыл, гэтай коллекцыі — першае выданне (1481 год) «Боскай камедыі» Данте з ілюстрацыямі вядомага мастака Батычэлі. Але самы унікальны фаліант Ленінкі іншы. Гэта «Біблія» — першая кніга беларускага друкара і асьветніка Францыска Скарыны. Ёсьць тут і яшчэ некалькі скрынікі выданняў: Ужо адно гэтага зрабіла б гонар любой бібліятэцы. А Яўгенія Аркадзьеўна Анціпа в адкрывае наступную шафу. Кнігі першых беларускіх друкароў — Заблудаўскай (Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца), Магілёўскай, братоў Мамонічаў... Можна разгарнуць славутую «Арыфметыку» Магніцкага, герцэнскі «Колокол» і «Полярную зvezdu». З хваляваннем бярэш у рукі першае выданне «Капітала» Маркса на рускай і нямецкай мовах. Знаёмішся з работамі У. I. Леніна, якія выйшлі ў Мінску пры яго жыцці. Беражліва захоўваюць у бібліятэцы невялічкія пажоўкія нумары «Мужыцкай праўды» — газеты Кастуся Каліноўскага. А побач — першая газета на беларускай мове «Наша доля», партызанская лістоўкі. Да хіба пра ўсё раскажаш!

Збіранне і захоўванне старадаўніх кніжных каштоўніц — важнае, але далёка не галоўнае ў дзейнасці бібліятэki. У аснову работы тут пакладзены ленін-

дыпломныя работы, а потым дысертацыі. Кожны спецыяліст атрымае самую падрабязную даведку па любому пытанню. У бібліятэцы сёння дванаццаць чытальных залаў. Акрамя вялікай агульнай, дзве галіновыя залы — навуковых работнікаў, залы тэхнічнай літаратуры, масацтва, бібліятэказнаўства, газетная...

— Мы абслугоўваем чытачоў, якія жывуць не толькі ў Мінску, — гаворыць намеснік дырэктара бібліятэki Аляксандра Паўлаўна Дземчанкава. — Кнігі Ленінкі чытаюць па ўсёй рэспубліцы. Іх можна атрымаць па міжбібліятэчнаму абмену. Мы самі фарміруем кола чытачоў. Хоць бібліятэка і агульнаадаступнáя, але яна мае навуковы ўхіл. Таму мы імкнёмся ў першую чаргу задаволіць запатрабаванні навуковых работнікаў і спецыялістаў. Яны складаюць амаль дзве трэці нашых чытачоў.

Каб чытач лепш арыентаваўся ў кніжным лабіринце (тут кіламетры паліц), бібліятэка выпускае інфармацыйныя выданні па асобных тэмах і целых галінах навукі. Яны рассылаюцца і ў іншыя бібліятэki, ва ўстановы і арганізацыі. Да паслуг чытачоў — зала новых паступленняў. Тут можна пазнаёміцца з навінкамі, заказаць літаратуру яшчэ да яе апрацоўкі работнікамі бібліятэki. Не так даўно створаны інфармацыйны цэнтр па проблемах культуры і мас-